

КРАЯЗНАЎЧЫ

ВЕСНІК

• № 1 4 •

• 30 СТУДЗЕНЯ 2020 •

ГАЛОЎНАЕ СВЯТА СТУДЗЕНЯ

Каляды – галоўнае свята студзеня. Яно лічыцца другім па значнасці пасля Вялікадня. Па праваслаўнаму календару яго адзначаюць 7 студзеня. Гэта дзень нараджэння на зямлі Ісуса Хрыста. Ад гэтай даты ўвесь цывізаваны свет адлічвае новую эру. Галоўны звычай, які дайшоў да нашага часу, - каледаванне. Да яго рыхтуюцца звычайна дзеці і моладзь. Яны вечарам ходзяць пад вокны хат ці дзверы кватэр і спяваюць калядныя песні. Некаторыя гаспадары запрашаюць іх у хату. Каляднікам заўсёды выносяць пачастункі...

Калядны фальклор, які захавалася да нашых дзён, з'яўляецца гонарам нашай краіны. Ён перадае адметнасць беларускага народа, адлюстроўвае лепшыя якасці яго характару: міласэрнасць і гасціннасць, душэўную шчодрасць і адкрытасць, павагу да традыцый і духоўных каштоўнасцей.

Ад рэдактара

80 ГАДОЎ ЛУНІНЕЦКАМУ РАЁНУ


На карце з'явіўся зямлі роднай ён –
Наш Лунінецкі прыгожы раён,
Сплецены з нітак лёсаў людзей,
Слаўных і важных жыццёвых падзей.
З працы стваральнай у кожнай мясцінцы,
Дзіцячага смеху ў любімай глыбінцы,
Заслужаных чуюцца звон медалёў,
Хлеб нараджаецца ў недрах палёў.
Камень гранітны... Чыгункі гудок...
Гісторыі пішацца новы радок.
Разам святкуем мы важную дату –
Год юбілейны – васьмідзясяты!



УА «Лунінецкі ДПТТК»
Аб'яднанне
на інтарэсах
"Краязнаўства"

Сягодня ў нумары:

- ♦ Галоўнае свята студзеня 1
- ♦ 80 гадоў Лунінецкаму раёну 1
- ♦ Краязнаўчае мерапрыемства, прысвечанае 80-годдзю Лунінецкага раёна 2
- ♦ Вуліца Блока 2
- ♦ Сустрэча з паэтам Міхаілам Кахновічам 3
- ♦ Зіма (калектыўнае сачыненне) 4
- ♦ Катаклізмы цяперашняй зімы 4
- ♦ Адгадайце загадкі 4



Толькі месяцаў назвы пакіньце,
Назвы родныя роднай зямлі,
Пра якія з маленства ў блакіце
Бор шуміць і пяюць жураўлі:
Студзень –
з казкамі снежных аблокаў...

КРАЯЗНАЎЧАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ 80-ГОДДЗЮ ЛУНІНЕЦКАГА РАЁНА

18 студзеня ў Лунінецкай цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшло паседжанне Лунінецкага краязнаўчага таварыства, прысвечанае важнай падзеі — васьмідзясятай гадавіне ўтварэння нашага раёна, на якім прысутнічалі і мы.

Ва ўступным слове старшыня таварыства В. Жылко раскажаў пра даклады і матэрыялы нашых краязнаўцаў, якія змешчаны ў “Берасцейскіх кнігазборах”, у часопісе “Жырандоля” №11, а таксама прэзентаваў зборнік “Краязнаўчымі шляхамі Луніначчыны-2”.

Выступалі таксама бібліятэкары ДУА “Мікашэвіцкая СШ №1”, ДУА “Сінкевіцкая СШ” з паведамленнямі пра праваслаўныя храмы в. Мокрава і г. Мікашэвічы. Грунтоўную даследчую работу “Гісторыя краю ў археалагічных фактах і знаходках прадствіў вучань СШ №2 г. Лунінца.

Выступалі таксама мясцовыя краязнаўцы В. Туміловіч, С. Нефідовіч, А. Яраховіч. Супрацоўнікамі бібліятэкі была падрыхтавана выстава літаратуры, прысвечаная юбілею.

Мы даведаліся многа цікавага і карыснага пра наш край, і можам паспраўднаму ганарыцца вядомымі краязнаўцамі, якія знаходзяць невядомыя факты пра розныя аб’екты, шануюць і памнажаюць духоўную спадчыну.

Ксенія Лушчык, навучэнка гр. №14



ВУЛІЦА БЛОКА

Вуліца атрымала назву ў гонар рускага паэта Аляксандра Блока, які быў у нашых мясцінах у 1916-1917гг. Пра яго знаходжанне ў Лунінцы сведчыць мемарыяльная дошка, устаноўленая на будынку краязнаўчага музея. Па дарозе з каледжа дадому мы ішлі па вуліцы Блока ў бок аўтамабільнага пуцэправода. Злева ад уезду на яго, па вуліцы Прамысловай — брацкая магіла ахвяр гета (расстраляны ў 1942 годзе). Справа мы ўбачылі Лунінецкі хлебазавод, работнікі якога кожны дзень радуюць нас свежым духмяным хлебам.



Дзіяна Ласюкова, навучэнка гр. №14,

Вікторыя Ласюкова, навучэнка гр. №34

СУСТРЭЧА З ПАЭТАМ МІХАІЛАМ КАХНОВІЧАМ


23 студзеня мы былі запрошаны ў якасці гасцей на чарговае паседжанне народнага паэтычнага клуба «Муза», якое арганізатары назвалі «В радуге, срисованной без циркуля».

У ходзе мерапрыемства мы мелі магчымасць пазнаёміцца з Міхаілам Кахновічам, ураджэнцам Пінскага раёна, які доўгі час жыў у Казахстане, а апошнія два гады — у расійскім Краснадары. Пісаць вершы ён пачаў у 53 гады на рускай мове. З'яўляецца заснавальнікам літаратурнага аб'яднання «Истоки», супрацоўнічае з іншымі літаратурнымі аб'яднаннямі. Некаторыя яго вершы пакладзены на музыку, і мы паслухалі гэтыя цудоўныя песні. Многія вершы аўтара змешчаны ў рускамоўных часопісах «Нива», «Кедр», «Огни Кубани». Прысутныя чыталі вершы Кахновіча «Радуга над городом», «Судьба бросала вызов», «Мне запомнилось шампанское», «О жалости» і др.

Паслухалі новыя вершы лунінецкіх паэтаў Л. Віктаравай, В. Трухновой, Р. Жука, В. Пінігіна. А таксама песні «Ночь на Рождество» ў выкананні І. Прыгодзіч, «Белоруссия» ў выкананні Г. Бандарэнка і інш.

У ходзе сустрэчы мы атрымалі сапраўдную асалоду ад сустрэчы з таленавітымі людзьмі і іх творамі.

Ангеліна Кавалевіч, навучэнка гр. №24



ЗІМА (КАЛЕКТЫЎНАЕ САЧЫНЕННЕ)

Зіма — цудоўная пара года. Я люблю зіму снежную, халодную, з мяцеліцамі і завірухамі. На жаль, у гэтым годзе такую зіму мы не ўбачылі і невядома, ці прыйдуць нарэшце марозы. Вельмі б хацелася, бо снег і мароз прыносяць зусім іншы настрой. Гэта настрой урачыстасці, чысціні, таемнасці. Мне заўсёды дзіўна, калі я бачу на шыбах прыгожыя ўзоры, напісаныя рукою мароза-мастака. Я люблю глядзець як лётаюць пушыстыя сняжынкі, люблю слухаць завею, люблю глядзець на тоненькія слупы дыму з комінаў вясковых хат.

У зімнюю пару можна пакатацца на каньках, на лыжах або проста адправіцца на коўзанку ці горку. Радуюць вока снегавікі, снежныя крэпасці і іншыя фігуры.

Дзе ты, цяперашняя зіма? Можа ты недзе заблудзілася? Прыйдзі хоць у лютым. Мы цябе чакаем!

Удзельнікі аб'яднання па інтарэсах "Краязнаўства"

КАТАКЛІЗМЫ ЦЯПЕРАШНЯЙ ЗІМЫ

1. Раней вярнуліся з выраю некаторыя віды птушак.
2. Раней прачнуліся жывёлы, якія знаходзіліся ў зімовай спячцы.
3. Прадказваюць нізкі ўраджай чарніц, брусніц і іншых ягад.
4. Адмоўны уплыў на стан лясоў з-за вялікай колькасці жукоў-караедаў, якія не загінулі ад марозаў.
5. Ранняе ажыўленне кляшчоў.
6. З-за адсутнасці снегу знізіцца ўзровень вады ў рэках і азёрах.
7. Белая поўсць зайцоў робіць іх больш уразлівымі для драпежнікаў.



АДГАДАЙЦЕ ЗАГАДКІ

І не снег, і не лёд, а дрэвы
серабром пакрывае.

Без голасу, а
вые; без рук, а
абрусы сцеле.

У гэтай знаёмай хаціне малой
Хоць ёсць і цяпло, і згода,
Чатыры браты разам жывуць,
А пяты асобна заўсёды.

*Адказы на загадкі прымаюцца
ў кабiнеце №26*



**Друкаваны орган
аб'яднання
па інтарэсах
«Краязнаўства»**

**Выдаецца з
верасня 2018г.**

Галоўны рэдактар:
Антановіч
Галіна Мікалаеўна

Тэхнічны рэдактар:
Мазан Алесь

**Рэдакцыйная
калегія:**
Ласюкова Вікторыя,
Лушчык Ксенія,
Маснева Ганна,
Кавалевіч Ангеліна

Наш адрас:
вул. Чэхава, 10а
225644 г. Лунінец
Брэсцкай вобл.

Наш сайт:
www.lgplp.brest.by

E-mail: lgplp@brest.by

Выходзіць 1 раз у
месяц



